

УДК 581.526.42(476)

І. М. Сцепановіч, д-р біял. навук, гал. нав. супр.;  
А. У. Суднік, канд. біял. навук, заг. сектара  
(ІЭБ імя В. Ф. Купрэвіча НАН Беларусі, г. Мінск)

## ФІТАЦЭНАТЫЧНАЯ СТРУКТУРА І СІНАНТРАПІЗАЦЫЯ ПУШЫСТАБЯРОЗАВЫХ ЛЯСОЎ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ

Эколага-геабатанічныя даследаванні супольніцтваў з перавагай у дрэвастане бярозы пушыстай, або белай (*Betula pubescens* Ehrh., *B. alba* L. aust.) праведзены ў 2019–2020 гг. на тэрыторыі Віцебскага Дзяржаўнага вытворчага лесагаспадарчага аб’яднання. Абледавана 258 аб’ектаў на агульной плошчы ў 127 807,8 га. У аснову даследаванняў быў пакладзены метад эколага-фітацэнатычных профіляў (ЭФП), або трансект [1–3]. Апісанне расліннасці выканана класічнымі метадамі [4, 5]. Пункты непасрэднага назірання і геабатанічных апісанняў – гэта пробныя пляцоўкі (ПП), размешчаныя на ключавым участку (КУ) па лініі ЭФП. Сукупна закладзены 57 КУ ў 14 лясгасах.

Ацэнка сінантрапізацыі праводзілася з улікам колькасці заносных відаў і іх багатаснасці (праекцыйнай покрыўнасці) у фітацэнозе. Пры аналізе сінантропнага кампаненту выкарыстаны паказнікі: індэкс сінантрапізацыі, або сінантропнасці (Is) індэкс апафітызацыі, або апафітнасці (Iap) і індэкс адвентызацыі, або адвенцыйнасці (Iad) [6]. Такі інтэграваны паказнік, як ступень сінантрапізацыі, вызначаны ў % судносінай сумарнай праекцыйнай покрыўнасці сінантропных раслін да агульной сумарнай покрыўнасці ўсіх вышэйшых сасудзістых відаў, зафіксаваных у геабатанічным апісанні супольніцтва [7].

У міжнароднай сістэме сінтаксонаў [8] даследаваныя супольніцтвы з перавагай бярозы пушыстай адносяцца да класа *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 – супольніцтвы чорнавольхавых і пушыстабярозавых лясоў, які складаецца з 2 парадкаў, 2 звязаў, 3 асацыяцый і шэрагу бязрангавых адзінак – дэрыватных супольніцтваў на асушеных тарфяніках.

Варта адзначыць, што ў абсолютнай большасці супольніцтвы знаходзяцца на ранніх стадыях аднаўленчай сукцэсіі. Дрэвастаны нізкаўзроставыя – 15–40 гадоў. Сярэднія вышыні дрэў вагаюцца ў межах 6,5–22,6 м. Па меры іх росту змяняюцца структура і фларыстычны склад наглебавага покрыва. І ключавы фактар – амаль спрэс пушыстабярэзікі развіваюцца на меліяраваных (асушеных) і ў рознай ступені трансфармаваных землях. Адсюль назіраецца высокая

ступень сінантрапізації расліннасці.

Як прыклад, у табліцы адлюстраваны відавы склад і вынікі ацэнкі сінантропнага кампаненту аднаго з найбольш распаўсюджаных пушыстабярозавых супольніцтваў – асацыяцыі *Molinio-Betuletum pubescentis* Kutenkov ex Martynenko 2005. Апісанне зроблена на балотным масіве ў 2,7 км на паўднёвы ўсход ад в. Жарцы Сенненскага раёна Віцебскай вобласці; Багушэўскі лясгас, Сенненскае лясніцтва, кв. 24, выдзел 26. GPS-каардынаты: N 54°54'19,5"; E 29°53'52,7". Глеба тарфяна-балотная, торф >1,0 м; узровень грунтовой вады – 0,8 м. Агульная праекцыяная покрыўнасць раслін 100%. Дата апісання: 13.06.2020 г.

**Таблица 1 – Эколага-фларыстычная харктарыстыка супольніцтва *Molinio-Betuletum pubescentis* на ПП-1 КУ-27 “Жарцы”**

| №<br>п/п | Назвы раслін                                       | Ярус | Сярэд-<br>няя вы-<br>шыня,<br>м | Жыш-<br>цё-<br>васць,<br>бал | Праек-<br>цыяная<br>покрыў-<br>насць, % | Багата-<br>снасць,<br>бал | Банітэт<br>дрэва-<br>стану | Сінан-<br>тропны<br>кампа-<br>нент |
|----------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                                                  | 3    | 4                               | 5                            | 6                                       | 7                         | 8                          | 9                                  |
|          | Дрэвы                                              | I    | 15,0                            |                              | 70                                      |                           |                            |                                    |
| 1        | <i>Betula pubescens</i>                            |      |                                 | 3-4                          | 70                                      | Cop <sub>3</sub>          | III                        |                                    |
|          | Падрост                                            | II   | 7,0-0,4                         |                              | 30                                      |                           |                            |                                    |
| 1        | <i>Betula pubescens</i>                            |      |                                 | 3                            | 15                                      | Sp                        |                            |                                    |
| 2        | <i>Picea abies</i>                                 |      |                                 | 3                            | 20                                      | Sp                        |                            |                                    |
| 3        | <i>Quercus robur</i>                               |      |                                 | 3                            | 2                                       | Sol                       |                            | аб/ап                              |
|          | Падлесак: хмызнякі                                 | II   | 5,0-0,4                         |                              | 30                                      |                           |                            |                                    |
| 1        | <i>Frangula alnus</i>                              |      |                                 | 4                            | 30                                      | Cop <sub>1</sub>          |                            |                                    |
| 2        | <i>Salix cinerea</i>                               |      |                                 | 3                            | 1                                       | Sol                       |                            |                                    |
| 3        | <i>Sorbus aucuparia</i>                            |      |                                 | 3                            | 1                                       | Sol                       |                            | аб/ап                              |
|          | Жывое наглебавае покрыва:<br>паўхмызнякі і травы   | III  | 1,7-0,1                         |                              | 65                                      |                           |                            |                                    |
| 1        | <i>Phragmites australis</i>                        |      |                                 | 3                            | 5                                       | Sp                        |                            |                                    |
| 2        | <i>Molinia caerulea</i>                            |      |                                 | 4                            | 35                                      | Cop <sub>1</sub>          |                            |                                    |
| 3        | <i>Rubus caesius</i>                               |      |                                 | 3                            | 5                                       | Sp                        |                            | аб/ап                              |
| 4        | <i>Angelica sylvestris</i>                         |      |                                 | 3                            | 2                                       | Sol                       |                            |                                    |
| 5        | <i>Filipendula ulmaria</i>                         |      |                                 | 3                            | 4                                       | Sol                       |                            |                                    |
| 6        | <i>Valeriana officinalis</i>                       |      |                                 | 3                            | 0,3                                     | Rr                        |                            |                                    |
| 7        | <i>Urtica dioica</i>                               |      |                                 | 2                            | 1                                       | Sol                       |                            | аб/ап                              |
| 8        | <i>Rumex obtusifolius</i> subsp. <i>sylvestris</i> |      |                                 | 3                            | 0,2                                     | Rr                        |                            |                                    |
| 9        | <i>Deschampsia cespitosa</i>                       |      |                                 | 3                            | 2                                       | Sol                       |                            | аб/ап                              |
| 10       | <i>Lysimachia vulgaris</i>                         |      |                                 | 3                            | 6                                       | Sp                        |                            |                                    |
| 11       | <i>Carex acuta</i>                                 |      |                                 | 3                            | 2                                       | Sol                       |                            |                                    |
| 12       | <i>Carex acutiformis</i>                           |      |                                 | 3                            | 3                                       | Sol                       |                            |                                    |
| 13       | <i>Carex cespitosa</i>                             |      |                                 | 3                            | 5                                       | Sp                        |                            |                                    |
| 14       | <i>Ranunculus acris</i>                            |      |                                 | 3                            | 0,5                                     | Rr                        |                            | аб/ап                              |
| 15       | <i>Scutellaria galericulata</i>                    |      |                                 | 3                            | 3                                       | Sol                       |                            |                                    |
| 16       | <i>Galeopsis tetrahit</i>                          |      |                                 | 2                            | 0,1                                     | Rr                        |                            | аб/ап                              |
| 17       | <i>Taraxacum officinale</i>                        |      |                                 | 1                            | 0,1                                     | Rr                        |                            | аб/ап                              |
| 18       | <i>Tussilago farfara</i>                           |      |                                 | 3                            | 0,5                                     | Rr                        |                            | аб/ап                              |
| 19       | <i>Viola palustris</i>                             |      |                                 | 3                            | 8                                       | Sp                        |                            |                                    |

Продолжение таблицы

| 1                           | 2                               | 3  | 4    | 5   | 6  | 7   | 8 | 9     |
|-----------------------------|---------------------------------|----|------|-----|----|-----|---|-------|
| 20                          | <i>Ranunculus repens</i>        |    |      | 2   | 1  | Sol |   | аб/ап |
| 21                          | <i>Fragaria vesca</i>           |    |      | 3   | 10 | Sp  |   | аб/ап |
| 22                          | <i>Pyrola rotundifolia</i>      |    |      | 3-4 | 15 | Sp  |   | аб/ап |
| 23                          | <i>Oxalis acetosella</i>        |    |      | 3   | 1  | Sol |   |       |
|                             | Жывое наглебавае покрыва: імхі  | IV | 0,03 |     | 10 |     |   |       |
| 1                           | <i>Calliergonella cuspidata</i> |    |      | 3   | 10 | Sp  |   |       |
| Індэкс сінантрапізацыі (Is) |                                 |    |      |     |    |     |   | 0,41  |
| Індэкс апафітызацыі (Iap)   |                                 |    |      |     |    |     |   | 1,00  |
| Індэкс адвентызацыі (Iad)   |                                 |    |      |     |    |     |   | 0,00  |
| Ступеня сінантрапізацыі, %  |                                 |    |      |     |    |     |   | 14,6  |

Заўвагі.

1. Назвы відаў сасудзістых раслін дадзены па С. К. Черепанову [9], імхоў – па M. F. Corley et al. [10].
2. Багатаснасць відаў вызначана па ўдасканаленай шкале О. Друдэ: Un (unicum) – расліны пададзены адной асобінай; Rr (rari) – расліны сустракаюцца адзінкава; Sol (solitariae) – расліны сустракаюцца рэдка; Sp (sparsae) – расліны сустракаюцца ў невялікай колькасці, расцярушана; Сор<sub>1-3</sub> (copiosae) – расліны пададзены вялікай колькасцю асобін; Soc (sociales) – расліны ўтвараюць фон, надземныя часткі іх змыкаюцца.
3. Сінантропны кампанент флоры (разлічваўся для высшэйших сасудзістых раслін): аб/ап – абарыгенные (аўтахтонны) апафіты; адв – адвенцыйны (прышлы).

Нягледзячы на адносна высокое стаянне грунтавых вод на КУ-27 “Жарцы” захоўваецца пушыстабярозавы дрэвастан з прыкметным падростам елкі еўрапейскай (праекцыйная покрыўнасць 20%), а ў падлеску – крушыны (покрыўнасць 30%). У паўхмызнякова-травяным ярусе дамінуе малінія блакітная (*Molinia caerulea* (L.) Moench – праекцыйная покрыўнасць 35%) – індыкатар кіслых (папялістых) глебаў. Але амаль палова ўсіх відаў у супольніцтве заносныя. Усе яны апафіты. Індэкс сінантрапізацыі расліннага покрыва 0,41. Дзякуючы малой багатаснасці апафітаў ступень сінантрапізацыі нізкая – 14,6% (табл.).

На іншых КУ ступень сінантрапізацыі вагаецца ад 0 (КУ-39 “Бабінавічы-2”, КУ-93 “Мацюшы”, КУ-195 “Свяціца”) да 66,9% (КУ-159 “Андроны”). Самая распаўсюджаная і багатасная апафіты: крапіва двухдомная (*Urtica dioica* L.), маркоўнік лясны (*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm.), снітка звычайная (*Aegopodium podagraria* L.), грушанка круглалістая (*Pyrola rotundifolia* L.), маліна лясная (*Rubus idaeus* L.), пажарніца наземная (*Calamagrostis epigeios* (L.) Roth), асіна (*Populus tremula* L.), вольха шэрая (*Alnus incana* (L.) Moench), вярба мірзіналістая (*Salix myrsinifolia* Salisb.) і інші. Адвенцыйныя віды сустрэты на 10 участках. Сярод іх расліны з магутным інвазійным патэнцыялам: сумнік канадскі (*Solidago canadensis* L.), баршчэўнік Сасноўскага (*Heracleum sosnowskyi* Manden.), бузіна чырвоная (*Sambucus racemosa* L.), лубін шматлісты (*Lupinus polyphyllus* Lindl.), падтыннік вялікі (*Chelidonium majus* L.), панікніца буйналістая (*Geum macrophyllum* Willd.).

## ЛИТЕРАТУРА

1. Методика проведения мониторинга растительного мира в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь / Авторы-составители : А. В. Пугачевский, И. М. Степанович, И. П. Вознячук [и др.] ; под ред. А. В. Пугачевского. Институт эксперимент. ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси. Минск : Право и экономика, 2011. 165 с.
2. Сцепановіч І. М., Сцепановіч А. Ф. Навукова-метадычныя асновы маніторынгу лугавой і лугава-балотнай расліннасці Беларусі / Навуковы рэд. акад. В. I. Парфёнаў. Мінск : Беларуская навука, 2013. 289 с.
3. Степанович И., Степанович Е. Мониторинг луговой и лугово-болотной растительности Беларуси : Научно-методические основы, технология, сеть пунктов. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. 328 с. ([www.lap-publishing.com](http://www.lap-publishing.com); <https://www.ljubljuknigi.ru/store/ru/book/1/isbn/978-3-659-78602-0>).
4. Полевая геоботаника. Т. 1–5. М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1959–1976.
5. Программа и методика биогеоценологических исследований. М.: Наука, 1974. 403 с.
6. Гнатюк Е. П., Крышень А. М. Методы исследования ценофлор (на примере растительных сообществ вырубок Карелии). Петрозаводск : Карельский науч. центр РАН, 2005. 68 с.
7. Сцепановіч І. М. Інвазійны патэнцыял сінантропнага кампаненту хваёвых лясоў Беларусі // Труды БГТУ. Научный журнал. Сер. 1. Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов. 2019. № 2 (222). С. 90–98.
8. Mucina L., Bültmann H., Dierßen K., Theurillat J.-P., Raus T., Čarní A., Šumberová K., Willner W., Dengler J., García R. G., Chytrý M., Hájek M., Di Pietro R., Iakushenko D., Pallas J., Daniëls F. J. A., Bergmeier E., Santos Guerra A., Ermakov N., Valachovič M. & 13 others. Vegetation of Europe : hierarchical floristic classification system of vascular plant, bryophyte, lichen, and algal communities // Applied Vegetation Science. 2016. Vol. 19, issue S1. P. 1–264.
9. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб. : Мир и семья, 1995. 990 с.
10. Corley M. F., Grundwell A. C., Dull R. [et al.] Mooses of Europe and the Azores, an annotated list of species, with synonime from the recent literature // J. of Bryol. 1981. Vol. 11, No. 4. P. 609–689.